

«ПТАШКІ РАННЯ»

У 10-й сталічнай гімназі адбыўся гала-канцэрт конкурсу «Пташка ранняя».

Конкурс прызначаўся для дзетак з парушэннямі зроку. Удзел у ім прынялі, галоўным чынам, выхаванцы адпаведных спецыялкаў.



Дыпламанты конкурсу разам з Аляксандрам ЦІХАНОВІЧАМ і Ядзвігай ПАПЛАЎСКАЙ.

выявіць і падтрымаць таленты ў сферы вакальна-мастацтва — і дзякуючы гэтым сацыялізаваць такіх дзяцей, уключыць іх у грамадства.

Святлана БУСЬКО.

НІЧОГА НЕ ПРАСІЦЬ, СПАДЗЯВАЦЦА НА СЯБЕ —

Жывуць жа людзі!

такая «філасофія» шматдзетнай сям'і Навошаў не ўсім зразумелая

У беларускіх вёсках жыве нямала людзей, на якіх, можна сказаць, трывае сельская гаспадарка.

Старэйшай Вользе хутка споўніцца 16 гадоў. Куды будзе наступаць, пакуль не вызначылася. У 15-гадовай Каці і 13-гадовай Іны таксама планы наконт будучай спецыяльнасці часта мяняюцца.

— Прыродная працавітасць. Ды і дзеці падростаюць — трэба думаць пра іх будучыню. З пачатку гэтага года Навошы ўжо здалі амаль 17 тон малака дзяржаве.

Прайсці міма падворка Івана і Вольгі Навошаў і не заглянуць сюды проста немагчыма.

У Івана і Вольгі вялікая падсобная гаспадарка: чатыры каровы, конь, свойская птушка, в'етнамскія парсючкі ды свінка Машка.

Корміць кароў таварнае ялавае сена. Акрамя таго, пры доме вялікі агарод, дзе вырошчваюць усё, што трэба для выжывання сям'і.

— Ды не, — смяецца Іван Аляксандравіч. — На гэтых карках мы вырошчваем вешанкі.

Іван і Вольга змаглі стварыць сапраўдную сям'ю — дружную і працоўную. У іх чатыры цудоўныя дачушкі: Вольга, Каця, Іна і Ангеліна.

Каровы дояцца электрычнай перасоўнай устаноўкай. У дабайных гаспадароў ёсць і сепаратар для перагонкі малака і атрымання вяршкоў.

Май на ўвазе!

СА СНЕЖНЯ — ПРАМЫЯ РЭЙСЫ З ВІЛЬНЮСА Ў МІНСК

З 19 снежня будзе адкрыты прамыя авіярэісы з Вільнюскага міжнароднага аэрапорта ў Мінск.

«Прымаючы разнае пачаць лятаць у гэтым напрамку, мы першы раз удзельнічалі ў гэтым праекце».




разы на дзень, па чацвяргах і пятніцах — адзін раз. Гэта будзе адна з самых кароткіх авіяліній у Еўропе.

Вільнюс для Мінска стане 46 горадамі, з якім кампанія «Белавія» будзе мець рэгулярныя зносіны.

Погляд на сябе

ЛЯЛЬКІ З МОДНЫМ ПРЫЖМУРАМ


5 снежня ў Цэнтры сучасных мастацтваў адкрываецца выстаўка «Монеукейцыцы. Ізнанка. Метр востемьдесят спусья...».



ШАШКІ

ЛЕПШЫ СКЛАДАЛЬНІК ЗАДАЧ

Падведзены канчатковыя вынікі ЧРБ-17 па шашачнай кампазіцыі-64. Як паведаміў каардынаатар першынства Аляксандр Ляхоўскі (Жодзіна), у ім перамаглі: у раздзеле эцюдаў — 1. Пётр Шклюдэў (Наваполацк).



Белья: 9, 10, 23, 24, 27, 40, 42, 49, 50, дамкі 14, 32, 44, 46 (13). Чорныя: 3, 4, 25, 30, дамка 16 (5).

ШОСТЫ ТУР Аўтарскі-17 нашага аўтара П. Шклюдэва працягваецца чарговымі заданнямі.



Белья: г7, дамка б8 (2). Чорныя: а3, б4, с5, д8, е7 (5).

Лепшым жа складальнікам задач стаў Аляксандр Шурпін з Клімавіч (на фота). Ва ўпартай барацьбе ён апыраўся на Мікалая Зайцава (Баранавічы) і А. Ляхоўскага.

«Аўтарскі-18» (В. Шульга): № 18/11 — f3, g3, f7, a5, b6 (b4, g3) a5 (h2A) b4 (b6B, g1) c5, c5x. A(f2) e1 (b6) g3/h4, f4(c3) c1x. B(g1), a5x, №18/12 — h8 (cd4A) hе3 (g3) a3, с3x. A(a3) a7 (b2) d4 (a1) h8 (b4) d2x 1. № 18/13 — 48-43, 39, 44, 40, 8, 1 (7) 20, 25, 50 (32) 33 (37) 47x.

Да любімай цешчы... з «Яндэксам»

Беларусь — адзіная краіна ў свеце, дзе дзве буйныя пошукавыя сістэмы («Яндэкс» і Google) роўна напалову падзялілі аўдыторыю.

Як адзначае менеджар службы аўтамобільнага маршрутызацыі «Яндэкса» Яўген Грабеннікаў, новы сэрвіс узнік на платформе ўжо добра «раскручаных» — «Карты», «Заторы», «Маршруты» і «Пашук».

Паводле слоў Яўгена Грабеннікава, асноўная перавага «Навігатора» — тое, што ён выбірае самы аптымальны маршрут.

СТУДЭНТЫ ДАПАМАГЛІ АРЛАНУ НАВЫЖЫЦЬ

У апошні дзень кастрычніка на 9-м кіламетры ад горада Баранавічы вайскоўцы знайшлі птушку буйных памераў, якая самастойна перасоўваецца ўжо не магла.



Пасля агляду птушкі спецыялістамі стала зразумела, якую каштоўную знаходку прывезлі юннатам добрыя людзі: гэта быў арлан-белахвост, занесены ў Чырвоную кнігу нашай краіны.

У птушкі было паранена правае крыло. Набліжалася халада, а з такой траўмай самастойна арлан мог бы і не выжыць.

Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, а менавіта студэнты факультэта педагогікі і псіхалогіі, аказалі крылатаму сімвалу нашай краіны слухную дапамогу, сабраўшы неабходную суму для пераезду, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе АПБ.

Калі на дэбютнай выстаўцы былі прэзентаваны маленькія лялькі, то ў гэты раз творчасць набірае размах.

— Працэс стварэння кожнай лялькі патрабуе часу і неверагодных высілкаў, але ўсё здолны кампенсаваць драйв, які атрымліваецца ад працы.

— Лялькі, можна сказаць, на злобу дня. Яны адлюстроўваюць пэўную іронію, але гэта не накіравана на песімістычнае ўспрыманне жыцця.

— Працэс стварэння кожнай лялькі патрабуе часу і неверагодных высілкаў, але ўсё здолны кампенсаваць драйв, які атрымліваецца ад працы.

Лялькі, якія знаходзяцца ў калекцыі сёння, не прадаюцца, бо яны маюць сваю філасофію і з'яўляюцца часткамі агульнай задумы.

Мастацтва заўсёды дае магчымасць выказаць сваю пазіцыю, звяртаць увагу на нейкія з'явы.

У планах Ірыны працягваць творчую дзейнасць. Будзе гэта выраб ювельных упрыгажэнняў, новае бачанне мастацтва мінулага — пакуль невядома.

Алена ДРАПКО

Птушыныя лёсы

Сяргей КУРЧАК